

Савецкая Беларусь

Орган Цэнтральнага Выканайчага Камітэту Саветаў БССР.

8-ы год выдання.

Пасяджэнне пленуму ЦК і ЦКК КПБ адчыніцца
у панядзелак, 4-га красавіка, у 11 гадзін раніцы—у
клюбзе Карла Маркса.

Секретар ЦК КПБ Крыніцы.

Да VIII Усебеларускага Зъезду Саветаў

Сёмы Усебеларускі Зъезд Саветаў адбыўся тады, калі рабочыя і сяляне Савецкай Беларусі завяршалі сваю напружаную працу па загоўванню тых балючых ран, якія былі нанесены ім немецкай і белапольскай акупацыямі, а таксама бандытызмам. Ён праходзіў пры наіліччы гадавога волыні працы пасля далучэння да старай часткі Савецкай Беларусі частак тэрыторыі Віцебскай, Гомельскай і Смоленскай губерніяў і новага раёнавання БССР.

З таго часу прыйшло амаль што на два гады. За гэты час рабочыя і сяляне Савецкай Беларусі зрабілі вялікія дасягненні. Становішча сельскай гаспадаркі значна падешылася і ўзмацнілася; разьвіццё прымысловасці шпаржімі крокамі пайшло наперад і ў сваіх пасыпаховых руху абагнала тэмп разьвіцця сельскай гаспадаркі; добрабыт працоўных мас значна падешыўся; вялікія посыпехі зрабілі ў сваіх разьвіцці гаспадаркі, выйсказаючыя паступова як у горадзе, так і у вёсцы прыватнага гандлара і растаўшчыка-кулака; значна разьвінулася культурна-асветніцкая і лекавыя установы, культурнасць і палітычная съвідомасць працоўных мас далёка сігнаві наперад, у выніку чаго паднялася палітычная актыўнасць усіх славу населеніцтва.

Восьмы Усебеларускі Зъезд Саветаў склікаецца ў той момент, калі пытанье аб падніцці юнашства сельскай гаспадаркі і прымыловасці дадаванага ўзору ўжо засталося ўзаду. Калі сегта нашай культурно-асветніцкай і лекавых установоў шмат перавысіла давашннюю сетку. Калі балючое для буржуазных дзяржаў напынальнае пытанье ў нас вырашана безбалючча, і нацыянальная палітыка праводзіцца праўльна, пры поўных задавальненіні і падтрыманні працоўных усіх нацыянальнасці.

У прады VIII Усебеларускага Зъезду Саветаў новым, немалажным момантам з'яўляецца яшчэ і тая акаўнічнасць, што вядоўна мы мем новае пашырение нашае рэспублікі, г. зн. далучэнне Гомельскага і Речыцкага паветаў.

Ня глядзячы на буйныя дасягненні ўсіх галінах нашага сацыялістичнага будаўніцтва, жыцьце ў умовах сучаснасці шпарка пасоўваецца наперад і вымагае ад працоўных наше краіны, ад савецкай улады і камуністычнай партыі развязаныя ўсё новых і новых больш складаных і важных пытанняў і задач. Наша сельская гаспадарка на можа ўжо далей пасыпахова разьвіцца і ёслі вялікія пераходы на таварную без таго, каб на ўсяць рашчучага напрамку на культурнасць, інтэнсіфікацыю, машынізацыю. А гэта не магчыма без пашырэння і пераабстаўлення нашае фабрычна-заводскае прымыловасці. Весь чаму камуністычнай партыі і савецкай улады рашчуча высунула ціпер лёзунг індустрыялізацыі краіны. І ажыццяўленыя гэтага лёзунгу для рабочых і сялян Савецкай Беларусі з'яўляюцца ў сучасны момант аднай з найбліжэйшых, першачарговых задач. З гэтага прычыны ў параду даю VIII Усебеларускага Зъезду Саветаў, побач з дакладам Народнага Камісарыту Земляробства стаіць і даклад Вышайшага Рады Народнай Гаспадаркі. Гэтыя ж самыя пытанні стаялі і ў парадку днё амаль што на ўсіх толькі што скончыўшыхся акруговых з'ездах саветаў.

Не малаважным у сучасны момант з'яўляецца для нас і пытанье народнай асьветы. І ў гэтай галіне мы пякім чынам не можам заставацьца на тых дасягненіях, якія маём ціпер.

Задачай сучаснага моманту з'яўляецца не толькі пашырэнне сеткі школ і падешыланне становішча іх, але і магчыма перагляд і ўдасканаленне систэмы народнай асьветы, і абхват школамі ўсаго дзіцячага населеніцтва, г. зн. шчыльны падыход да вырашэння пытанняў аб абавязковым усеагульным наукачаніні.

Трэба падкрэсліць яшчэ і тое, што Восьмы Усебеларускі Зъезд Саветаў склікаецца ў абстанінах надзвычайнай напружанасці міжнароднага становішча, калі з адной боку стары, адхылавчы свой век імперыялізму з хідзячымі даўжэйшымі з'яўлівіцца ў нашай Савецкай краіне.

Пытанье аб становішчы гарадоў, якое пастаўлена ў парадку днё VIII Усебеларускага Зъезду Саветаў, з'яўляецца ў сучасны момант

ПАДПІСНАЯ ПЛАТА:

На 1 месец	70 к.
3	3 р.
6	4 р.
1 год	7 р.
Змена адресы: Шанхайгороды — 20 к. місію	— 10 к.

Падпісна прымяненца ў кантры газеты, ўсіх аддзяленнях Беларускага Дзяржунічнага Выдавецтва і ў ўсіх пашт.-тэл. канторах. Абвесткі прымяненца кантрой газеты: Менск, рог Ленінскай 1 Карла Маркса (3-і дом Саветаў)

ПЛАТА ЗА АБВЕСТИ:

За радок іонпаралі пасля тэксту — р. 80 к.
За радок іонпаралі пасирод тэксту 1 р. — к.
За радок іонпаралі перад тэкстам 1 р. 50 к.
Спасынны — на 50 проц. даражкі. — Звыш тарыфу барэца 10 проц. налогу.

Адрас рэдакцыі — Менск, рог Ленінскай 1 Карла Маркса (2-і дом Саветаў). Тэл. рэдакцыі № 478—
Тэл. рэдактара № 769.— Тэл. кантроры № 244.

ПЛАТА ЗА ПУБЛІКАЦІЙ:

За 1 дакумент	85 коп.
кошкы дадатковы	15 к.
Бесправоў. і чырвонаармейцам	15 к.
за дакумент	5 к.
За кошкы дадатковы	5 к.
Публікацыі ЗАГС-у — 3 руб.	

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЕТА.

№ 76 (1968) Нядзеля, 3-га красавіка 1927 г.

Англія падрыхтавала ультыматум Кантону.

УЛЬТЫМАТУМ БУДЗЕ, МАГЧЫМА, ПАДТРЫМАНЫ ІНШЫМІ ДЗЯРЖАВАМІ.—ПАГРОЗА ІМПЕРЫЯЛІСТИЧНАГА ВЫСТУПЛЕНИЯ ІСНУЕ, ЯК НІКОЛІ.

ПОСПЕШНЫ НАСТУП НАЦЫЯНАЛЬНЫХ ВОЙСК НА ФЫНЬЯН.

Праект ангельскага ультыматума нацыян. ўраду.

ЛЁНДАН, 1-4. «Манчэстэр Гардыян» паведамляе, што ўрад выпрацаваў праект ультыматуму, які будзе пададзены нацыянальному ўраду.

Маркуюць, — піша газета, — што калі ўрад Злучаных Штатаў у працягу сёньнешняга днёя ія згодзіца на супольнае выступленне з Англіяй, дык Англія выступіць адна, або разам з Японіяй.

Падрыхтоўка да блёкады кантонскіх партой.

ЛЁНДАН, 1-4. Згодна паведамлення «Дэйлі Геральд», ангельскі габінет яшчэ не рагшы, якія меры пісні быць ужыты, калі нацыянальны ўрад адмовіцца выкананы патрабаваніяў ангельскага ультыматуму. У ліку іншых мер, — паведамляе газета, — абгаварваюцца таксама прапановы аб заніці ангельскім войскам фарту Бузуна (марскі форт недалёка Шанхая) і блёкады ўсіх партой, якія знаходзяцца ў руках кантонцаў.

Выпрацоўка мер супроць нацыянальнага ўраду.

ЛЁНДАН, 1-4. Агентства Рэйтэр паведамляе: «Адбылося другое спэцыяльнае пасяджэнне габінета для абгавору становішча ў Кітаі. *Пры-

Агульнасць пазіцый Англіі і Амерыкі.

НЕБІН, 1-4. Ангельскі разьвіткі орган «Пекін від Цзян-Цзінь Таймс» у передавым піша: «Мы маём відочны адзнакі ўзмацненія агульнасці пазіцій ураду Англіі, Злучаных Штатаў і суправадніцтва гэтых краёў. Ваенныя судны абедзвою дзяржаў бралі ўдзел у бамбардыроўках. Гандаваныя судны абедзвою дзяржаў бралі ўдзел у арганізацыі абароны Шанхая. Можна мець надзею, што, калі будзе пастаўлена ўжыць рэпресіі, дык

Пазіцыя Іпоніі пакуль-што двусэнсна, але гісторыя з тое пары, як Іпонія зрабілася вялікаю дзяржаваю, на ведала выпадку, каб Іпонія змучала на з'янавагу, не адказаўши хутка і рашуча. Іпонія больш чым хто-небудзь павінна баяцца бальшавізуванага Кітаю, які будзе пагроза для цывілізацыі».

АГУЛЬНЫЙ ПАТРАБАВАНЫ ДЗЯРЖАЙ.

ЛЁНДАН, 1-4. Агентства Рэйтэр паведамляе: «Ёсьць усе прадставы думаць, што ангельскім, амэрыканскім і японскім урадамі будуть пададзены нацыянальному ўраду агульны патрабаваны».

У Шанхай штодзня прыбываюць ангельскія войскі.

БЭРЛІН, 1-4. Згодна апошніх паведамленняў, ваенныя сілы ангельцаў у Шанхай бязупынна павялічваюцца на менш, чымся на 1.000 чалавек у дзень у ліку прыбываючых знаходзяцца спэцыяльныя войскі, узброеныя водлуг апошніх словаў ваеннае тэхнікі.

ЧАН-КАЙ-ШЫ патрабуе спыніць правакацыйныя выступленні.

НЬЮ-ЁРК, 1-4. Завісімі прычынамі пасяджэння пазіцій пададзены нацыянальному ўраду ў бліжэйшы час абвесьціць паведамленне аб нацыянальным інцыдэнце, згодна выніку супроводзячага афіцыйнага раскладавання, якое адбываецца ў сучасны момант у Нанкіне.

Наступ нацыянальнае арміі на Фыньян.

ПЕКІН, 1-4. Водлуг паведамлення друку, нацыянальнае войска ў правінцыі Аньхой атакуе чы гуначную лінію Пукоў-Пенпу ў пунктах: Пукоў, Вуйі, Чучжоў і Пенпу. Захапіўшы Шінгіюан, нацыянальнае войска наступае далей на Фыньян. Шанхайцы выводзяць галоўныя сілы ўрай-Бючжоў на паўночным заходзе иутка правінцыі Цзянсу), для абароны якога, згодна пастановы канфэрэнцыі шандунскіх генералаў, будуть ужыты ўсе заходы.

Непарацкі ў Нанкіне выкліканы шандуньцамі.

З чужаземцаў пацярпела 10 чалавек.

Паведамленне кітайскага нацыянальнага агенцтва.

ХАНЬКОУ, 30-Ш. Нацыянальнае агенцтва паведамляе: «Афіцыйна паведамляецца, што нацыянальны ўрад у бліжэйшы час абвесьціць паведамленне аб нацыянальным інцыдэнце, згодна выніку супроводзячага афіцыйнага раскладавання, якое адбываецца ў сучасны момант у Нанкіне.

Тэлеграфнае паведамленне між Ханькоу і Нанкінам было спынена з-за ваеных аперацый, і паведамленне аб інцыдэнце прыходзяць у Ханькоу толькі праз дзені.

Ваенная ўлада ў Нанкіне паведамляе, што непарацкі ў чацвер з'яўліся выкліканы разьбітых паяўочных войск і рэзісійскіх белагвардзейцаў — наймітаў чжан-изун-чанаўскай арміі, якія падбухторвалі на нападаў на чужаземныя консульствы, каб узягнуць нацыянальнае войска ў канфлікт з дзяржавамі. Пры інцыдэнце з чужаземцаў пацярпела 10 чалавек. Адзін амэрыканец быў забіты, двое парапеных; два ангельцы забіты, два парапены; адзін японец забіты, двое парапены.

Водлуг неправераных пакуль-што вестак, у выніку бамбардыроўкі

Адкрытае падтрыманьне Англій мілітарыстаў.

Перадача інтэрнаваных шандунь-
цаў у армію Чхан-Цзун-Чана.

ШАНХАЙ, 31-III. Нацыянальнае тэлеграфнае агенцтва паведамляе: «Тыдзень назад ангельская вайсковая камандаваньне дапусціла на тэрыторыю міжнароднага сельмента Шанхай 2 тысячи шандуньскіх салдат, каб выратаваць іх ад заходу ў палон нацыянальным войскам. Праз уесь гэты час шандуньскае войска было інтэрнавана на тэрыторыю сельмента. Сёньня скончаны падрыхтоўкі да адпраўкі гэтых салдат морам у Чындао (правіцца Шандунь), дзе іны будуть іншою далучаны да шандуньскае арміі, якая змагаецца з нацыянальным войскам.

Нацыянальная колы Шанхая ацэнваюць гэты акты ангельскага вайсковага камандаваньня, як адкрыты і съядомы ўзел ангельцаў у сучаснай грамадзянскай вайне Кітаю. Усё больш выяўляеца, што ангельская вайсковая камандаваньне мае намер пакінуць ангельскую войска на нейводы часу ў Кітаі.

Водлуг вестак з аўтарытэтных кропіц, камандуючы ангельскім «корпусам абароны Шанхая» сёньня ўтварыў з «Морыс Бэнджамен» угавор тармінам на 3 гады на аренду вялікага будынку ў Шанхай.

Водлуг вестак з Ганконгу, ганконгская ангельская ўлада ўтварыла ўгавор на суму 1 мільён доляраў на пабудову ў Коулуне вайсковых кварталаў для 20-ці тысяч салдат.

ЯК АНГЕЛЬСКІЯ РЭФАРМІСТЫ „АБАРАНЯЮЦЬ КІТАЙ“.

ЛЕНДАН, 1-4. Ангельская рабочая рада барацьбы за волю Кітаю (створаная аўгуста) падаравае рабочае партыі і прафсаюзаў), аўясціла заяву, у якой, выказаваючы «жаль» прычыны меушеа месца ў Нанкіне зіннага ангельскага сцягу і ангельскіх грамадзян», назначае, што флаг бамбардыроўкі безабароннага гораду зіннага ўтварыца зіннага над так званай цывілізацый.

Далей у заяве гаворыцца: «Ангельская рабочая рада барацьбы за волю Кітаю зіннікае ўсіх, каму дората добре імя ангельскага народу, зіннага да ангельскага ўраду з патрабаваннем згадзіцца на неадкладную перадачу пытаньня міжнароднаму трибуналу з тым, каб кітайскі народ быў належным чынам прадстаўлены пры агаворы пытаньня».

Пратэст чэхаславацкае кампарты.

ПРАГА, 31-III. Орган чэхаславацкае кампарты «Руда Права» надрукаваў пратэст пры ўніверсітэце ад імя кампрактні пратэст пры расстрэле ў Нанкіне.

Кампрактныя депутаты Штэрні зачытаў у парламанце ад імя кампрактні пратэст пры расстрэле ў Нанкіне.

Іншоу супроцьсавецкае выступленне кампрактні пратэст.

ЛЕНДАН, 1-4. На ўчастынім пасяджэнні палаты вобчын генерал Нокс (бансэрватар, веини аташе ангельскага пасольства пры царскім ўрадзе і ўніверсітэтані ангельскага генеральнага штабу пры Калчаку) задаў міністру замежных спраў пытаньне, ці лічыць ён савецкі ўрад адзінным за дзеянні і заявы Каміністэрства і Прафінінера.

Выступіўшы з адказам таварыш міністра замежных спраў Лéкар Лемісон заявіў, што ў канечным выніку адказаеца за дзеянні і заявы Каміністэрства і Прафінінера ўскладаеца на палітбюро, якое, як вазначалася ў посе Чамберлена ад 23 лютага, зіннага ўтварыца «спраўднаю кіруючу ўладаю ў Саюзе ССР».

Новая вайна ў Марока.

ПАРЫЖ, 31-3. Водлуг паведамлення з Кабланкі (Марока), дзе веты роты гішпанскіх войск у час апошніх стычак з паўстанцамі падпіслі вялікія страты і прымушаны былі адступіць.

Забастоўка японскіх ма- ракоў.

ТОКІО, 1-4. Забастоўка служачых на суднах паходае кампаниі «Ніпон Юсэн Кайсі» пашыраецца. Зараз лік бастуючых дасягнуў ужо 1 з палово тысяч чалавек. Да бастуючых дадзілася таксама 40 матросаў.

Учора ў порце Кобэ выбухнулі буйныя стычки з прычыны таго, што бастуючыя спрабавалі перашкодзіць лідеру рэфармісцкіх прафсаюзаў Бундзы Сузукі адлыць у Жэневу (на сасло міжнароднага бюро працы пры Лізе Нацый) на паходзе «Тамомара», на якім працуюць штрайбрэхеры. Аднак, Сузукі пры дапамозе паліціі заняў месца на паходзе і адлыць у Жэневу дзе будзе выступаць у якасці «прадстадаў японскіх рабочых».

На міжнароднай канфэрэнцыі МОПР'у.

Дапамога палітэмігрантам.

МАСКАВА, 1-4. 1 красавіка на вялікім пасяджэнні другое міжнароднае канфэрэнцыі МОПР'у быў заслушан даклад т. Пфафу аб дапамозе палітэмігрантам.

Пытаньне аб становішчы палітэмігранты, скажаў Пфафу, зводзіцца ў асноўным да пытаньня аб праве на прытулак у капиталістычных краёх. Усім вядома, што на справе прытулак палітэмігрантам даеца толькі ў ССР. З гэтага аднак нелькі разы вываду, што ўсе палітэмігранты павінны накіроўвацца ў ССР. Прытк палітэмігрантау ў ССР не павінен перавышаць магчымасць прыёму іх. Нацыянальны сёкцыі

МОПР'у павінны скласці свой фонд дапамогі палітэмігрантам, таксама праводзіць барацьбу з буржуазнымі ўрадамі за шырокас наданыя права прытулак палітэмігрантам. Некаторыя палітэмігранты вязні зложыўваюць магчымасцю эміграваць. Мы павінны раз назаўсёды сказаць, што революцыянеру, засуджаному за сваю дзеяльнасць на больш, чым на 2 гады астрогу, інтарэсы революцыйнага руху не даюць права эміграваць.

Пасля дакладу Пфафу канфэрэнцыя заслухала прыгніці ад рэзных арганізацый.

ВІНІКІ НАРАДЫ АНГЛА-РАСЕЙСКАГА К-ТУ АДЗІНСТВА. НАРАДА ПРАЙШЛА ПАД ЗНАКАМ УМАЦАВАННЯ ПРАЦЫ К-ТУ.

БЭРЛІН, 1-4. Аб нарадзе англа-расейскага камітэту аглошана наступнае паведамленне: «Нарады англа-расейскага камітэту ў Бэрліне пачаліся з 29-га сакавіка да 1-га красавіка. Прысутнічамі ад генэральнага рады ангельскіх прафсаюзаў Хікс, Персель, Суэль, Фіндлей, Сітрын, ад УПССС—Томскі, Андреў, Мальчічанскі, Лепсэ, Дагадаў, Яроцкі.

На нарадзе быў агавораны наступныя пытанні: 1) Сучаснае становішча пытаньня аб міжнародным адзінстве прафруху, 2) нормы і методы дзеяльнасці англа-расейскага камітэту,

3) вынікі двухгадове працы і волыту англа-расейскага камітэту і апека перспектыў будучас працы. Пойнас адзінадушила было дасягнута па ўсіх трох пунктах. Ухвалены рэзалюцыі, якія будуть пададзены на ратыфікацію генэральнай рады ангельскіх прафсаюзаў і президіуму УПССС.

Нарады, якія мелі характар выключна пытанні, быў праскінуты съядомасцю захаванні і далейшага умацавання братэрскага саюзу між прафрухамі Вялікабрытаніі і ССР.

Лёкаут гарнякоў у Амэрыцы.

НЬЮ-ЁРК, 1-4. Амерыканскія прафсаюзы горнаробочых робіць адчайніны спробы дамагчыся ўтварэння часовыя згод, якія захавалі-б сучасны ўмовы працы.

Не зважаючы на гэта, па здобычу вугалю ў буйных раёнах значна скроочана праца і зачынена частка кампальняў. Лік рабочых у кампальнях, якія спынілі працу, перавышае 150 тысяч чалавек. Прадпрыёмцы ў некаторых рай-

нах адмаўляюцца весьці з рабочымі перамовы аб утварэнні новых калектыўных утварэній. Тады парадкам, зіліўся фактычны лёкаут.

Прафсаюзы горнаробочых на Пітсбурзе адпінаючы вугольную кампанию, што яна зіліўся на сваіх складах зброю. Для абмеркаванія сучаснага становішча ў вугольной прымесловасці склікаецца канфэрэнцыя мясцовых арганізацый саюзу гарнякоў.

За моцны рэвалюцыйны рух у Чехаславакіі.

Рэзалюцыя зізеду чэхаславацкае кампарты.

ПРАГА, 31-III. Рэзалюцыя зізеду кампарты Чеха-Славакіі па агульні-палітычным дакладзе Гакенса адзначае, што гаспадарчарада становішча ў краі падыгрэждае правільнасць тэзісаў апошніх пленуму выканкому Каміністэрства. Задачы кампарты—даказаць рабочым правільнасць ленін-

скас тэкты і стварыць моцны рэвалюцыйны рух у Чеха-Славакіі.

Новы ЦК партыі.

ПРАГА, 31-III. Прода зізеду скончылася. ЦК абраны з 32-х членоў, сярод якіх тро жанчыны. У склад ЦК увайшли Гакен, Імел, Шмэрль, Запатоцкі, Крейбіх.

У САЮЗНЫХ РЭСПУБЛІКАХ.

Значэнне навукова-тэхнічнае управы ВСНГ у справе працыяналізацыі.

МАСКАВА, 1-4. У гутарцы з супрацоўнікамі ТАСС кіраунікі навукова-тэхнічнае управы ВСНГ ССР Сыўярдлou сказаў, што ў правядзеніі настаноу ЦК УсесССР(б) аб працыяналізацыі вытворчасці наўковых ўстаноў наўкова-тэхнічнай управы (НТУ) ВСНГ і іншых наркаматаў заклікана адгыраць вялікую ролю. Між іншымі цыплю-тэхнічным інстытутам ужо ціпер распачата відлігія праца па працыяналізацыі цыплю-сілавых гаспадаркі, электратэхнічным інстытутам праводзіцца праца па аблеславаніі электраславісавых гаспадаркі галоўных рэйнаў. Шэраг іншых установ распачаў аблеславаніе ў матах павялічэння выходу прадукту і адначасным падешашнінем яго якасці. Пакуль што гэта абліжоўваецца буйнейшымі прафрыёмствамі Ленінграду і Масквы. У далейшым праду-

гледжаеца гэты вопыт распаўсюдзіць і на буйныя прафрыёмствы іншых раёнаў Саюзу. Вялікая ўлага зівяртаецца НТУ на палепшаныя і пастаючыя працы завадскіх лябараторый. Каб узьніць кваліфікацыю і тэхнічныя веды адміністраціўна-тэхнічнага пэрсаналу, які працуе па прафрыёмствах, НТУ распачала выдаванне масава тэхнічнае літаратуры для рабочых і інженерна-тэхнічных бібліятэк. Распачата да складання праграмы выданыя завочнага навучання для шэрагу галін прымесловасці.

НТУ зіліло на сябе ініцыятыву па арганізаціі выставак наўкоўшага загранічнага астаслівання і машын (гэта пытанье знаходзіцца ў сучасны момант на вырашэнні Савету Працы і Абароны).

Рост і ідэалёгічны гарнікам самсамолу.

МАСКАВА. Супрацоўнік ТАСС меў гутарку з сакратаром ЦК УсесССР настаноу пятае ўсесаюзнае канфэрэнцыі УсесССР.

Усесаюзны канфэрэнцыя УсесССР, скажаў т. Мальчакоў, адзначыла рух камсамолу наперад па шляху выканання дырэктрыў ХІІ партзіі. Камсамол вырас, узмацніўся, згуртаваў свае рады, адбіў напіск апазыцыйнага блёку і ідэалёгічна загартаваўся.

Аднак, ўсё камсамольства павінна яшчэ прыналегчы на вучобу, бо саюзныя масы патра-

буць кваліфікаванага кіраўніцтва.

Канфэрэнцыя спэцыяліст-пайдэсціла зада-чу павялічэння працы па аблеславаніі рабочае меладзі і па ўдзягненіі рабочага малады-клю ў рады саюзу. Усім мясцовым арганізаціям працапаваніні ў якіх вынайдку не да-пушчалі зінненія рабочага і батрацкага асяродку камсамолу. Нам належыць значна павялічыць працу сярод рабочых і батрачоў, павялічваючы рост ЛКСМ у вёсні і абліжоўваючы прыём у саюз служачых і інтэлігентаў.

Як ідзе зінненіе цэн.

МАСКАВА. На губерскім зізедзе саветаў Рогаў зрабіў даклад аб гандлі і зінненіе цэн. Гандлёвы зізед Масквы і губерні хутка расце і да канца 1927 году дасягне 6.700.000 р. Толькі 13 проц. зізеду прыпадае на прыяўнікі гандаль. Зізеды кааперацыі выраслі ў працігу году больш, чымса на палову. Зінненіе распачалося нідаўна толькі ў лютым.

У сірадым цэні кааперацыі зінненіе на 6 проц., у прыяўнікі гандаль на 2 проц. Зінненіе цэн мае шмат перашкодаў. Галоўная перашкода—нагоршанне якасці тавараў, якое началося з боку гандлёвых арганізацій адначасова з кампаніяй проці зінненія цэн. У Маскве за нарушэнне цэн накладзена калі 7.000 караў.

Польша выклічыла крэ- дыты ў Амэрыцы.

У САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ.

На зъезьдзе саветаў
Мазыршчыны.

Уесь дзень 28-Ш зъезд займаўся агава-
рэннем дакладу аб дэйнасці ўраду. Тав. Стас-
шчукі у сваім дакладзе перадычыў усе даслі-
чынні, таксама адзначыў тыя цажкасці, якія
маюцца на шляху сацыялістычнага будаўніцтва.

Больш яскравым даслічыннем з'яўлілесца
то, што работа ўраду праходзіла ва ўмовах
росту палітычнай актыўнасці шырокіх масаў,
якія дапамагалі перамагчы тыя цажкасці, якія
стали на шляху гаспадарчага і культурнага
будаўніцтва.

Вельмі актыўна выступалі делегаты па да-
кладу ўраду, высоўваючы ў сваіх выступлен-
нях цэлы шэраг прынцыповых пытанняў; аб
ясносці вартасці, аб увядзеніі пытаніяў
развіціць прамысловасці, сельскай і лясной
гаспадаркі, аб радыянізацыі анатрату і г. д.

Галоўным пытаннем, вакол якога былі спреч-
кі—гэта пытанне земліўпрадкаўанія, якое
ва ўмовах БССР, у прывітанасці ва ўмовах
Мазыршчыны, займае значнае месца.

Селянін Лельчицкага раёну ў сваім вы-
ступленні сказаў:—«Для насельніцтва акругі
зямлі было-б досьць і непатрабна было-б зай-
мадца перасячыннем у іншыя раёны Салізу,
але вялікая частка гэтай зямлі патрабуе ўпа-
радкаўанія, мэліараўванія і г. д., якое
працякае па досьць шпарка».

Гаварыл і аб лясах, аб цаганіне ў лясін-
твах і аб ахове лясоў.

Па ўсіх пытаннях гаварылі, 32 чалавекі
выказаліся, якія хадзелі гаварыць, запісаліся
58 чалавек.

Вечарам, перад заключным словам т. Стас-
шчукі, што ўсе чырвонаармейцы цверда
стаялі на гардзе абароні інтэрсаў рабочых і
селян.

Предстаўнік кавалерыйскага эскадрону запу-
ніў зъезд, што ўсе чырвонаармейцы цверда
стаялі на гардзе абароні інтэрсаў рабочых і
селян.

Асабліва бурна было ў залі пры заслушо-
ванні прывітання саматужніку, якія сказаў,
што прымудр усе меры да звыжэння цэн на
прадукты іх вытворчасці. Яны паднеслы зъезду
падарункі.

5. Ш

На шляху інтэнсіфі- кацыі.

(Ліст з Бабруйску).

Сельская гаспадарка наша акругі мала-па-
малу, але пеўнімі еракамі выходзіць на куль-
турны шлях.

Мы маєм ужо 26 тысяч гектараў зямлі пад
паселкамі і 1600 гектараў пад хутарамі, дзе
гаспадарка відавецца культурным спосабам.

На акрузе працуе 58 мэліарацыйных тава-
рыстваў. За 2 апошнія гады асушана да 5 ты-
сяч дзесяцін забалочанай зямлі, дзяржавай па-
трафана на гару справу 215 тысяч рублёў.

Гаспадарка сельская наўгу з акрузе ў сучасны момант дасягнула ўжо даваенага ўзроў-
ню. Але гора наша ў тым, што 90 процентаў
нашай зямлі сельскагаспадарчага прызначэння
занята трохполя, з якой 83 тыс. гектараў ў
году ў год зусім не скрыстоўваецца: пакідаец-
ца пад пашар. Шмат старатуць церціц сялянства
ад такога нерациональнага скрыстальнага зям-
лі. Па прыблізных падліках з гэтай нічым не-
занятай зямлі (пашару) можна атрымаць да 2
з паш. мільёнаў руб. прыбыту.

Усё-ж мы маєм значныя даслічынні. 35 ты-
сяч гектараў зямлі пераведзены на шматполь-
не, дзе відавецца правільны севазварот. Рэшце
пашеу траў, карніплодаў, жчу, бульбы, наогул
пашеу тэхнічных і трудаёмкіх культур. Пашеу
бульбы ўжо дасягнуў 14 проц. усёй пашеу плошчы.

Развіцьцё травасеяння і карніплодаў, вя-
дома, робіць свой непасрэдны ўплыў на пашеу-
чынніе якасці і прадукцыйнасці нашага жы-
вёлаводства, а таксама звышчаючы той неда-
хват у кармох, які наглядаецца ў нашай ак-
рузе.

На акрузе арганізація калектыўных земля-
робных груп, якія, вядучы сваю гаспадарку
на культурна правільным шляху, маюць вялі-
кі ўплыў на вакольнае сялянства.

Наша сельская гаспадарка і на далейшы час
будзе імкнучца да болей шыршага ўжывання
пашеу траў, карніплодаў і тэхнічных куль-
тур, якія даюць шмат карысць сялянству, буд-
зе імкнучца да развіцьця жывёлаводства.

Жывёлаводна-зернавы ўклон вядзення сель-
скай гаспадаркі,—весі па якім шляху паві-
нен ісці рост сельской гаспадаркі акругі. У гэт-
ым ёсць ужо даволі значны даслічынні, і,
замацаваўши іх трэба ісці далей.

А. Дамброускі.

Крок за крокам будуеца новая вёска.

(Хвойніці р., Речицкая вітуга).

Сяд Бабчын знаходзіцца ў глуху, паміж
лесоў і балот.

У стары час тут папаваў памешчык Вань-
ковіч, зъдзекі якога над сілянамі многі і у
сучасны момант паматаюць. Тут таксама можна
пачуць і пра папа Драздоўскага, які быў га-
лоўным заправілам сяла: разам быў папом і
памешчыком. Болкы ён скуры зъдзіраў з лю-
дзей, а багатым лепей скажуць сяляне Бабчына—
Шлях і Кулакоўскі А.

«Драў скуру ў грэшных і праведных,—жы-
вых і памёрших. Вылі часы, хамі бадзі меў
на 10 жонак на тыдні».

Усё гэта гілье савецкай уладай выкінула.
Бабчын, як і другія вёскі, ходзі і малось не-
дахватаў ў жыцці, але-ж гэтых недахватаў
робіцца частка сямі сілянамі.

Наогул Бабчын у сучасны момант зусім дру-
гое сяло. Праведзеніе зямліўпрадкаўаніе. Ку-
лена агульная магадарна і вяліка.

Арганізація пажарнай дружыны, добра аб-
сталівана.

Прападобную 2 школы I і II ст. Маеца чыр-

вони вугік, у якім камсамольцы з моладзью
праводзяць сваю працу.

І самае галоўнае даслічынне—гэта радыё.
Радыё нідаўна пастаўлены і работае вельмі
добра.

У момант, калі начуць сяляніне праз рупар
словы з Масквы, Берліна і інш. гарадоў, было
шмат адвіленьня. Старыя, дык ні верылі, што
«труба газора»:

— Гэта хтось пад стол залез ды і газора
і пле,—казаці яны.

Шмат пытанняў, якія цікавілі сялянін—рас-
тлумачыў межанік т. Вайракаў, які становіш-
чысьці. За апошні падарунак сялянін ад шы-
рока серца даўжыў савецкую уладу.

Нельга не сказаць аб тым, абы чым селянін
хотя праз рупар на ўсю сілу крыкнуць так,
каб пачуць уесь сьвет:

«Шчырае дзяўчыні савецкай уладзе, ты за-
прауды адчыніла вочы селяніну».

Так крок за крокам будуеца новая савец-
кая вёска.

Юрка Бачбінскі.

Вясновая кааперацыя.

Заканкурыравалі.

(Барысаўскі район).

Мопна трымаеца Глінінскае спажывецкае та-
варыства. Шпарка таргуюць яго асиродкаўава-
кама і ўсе сім аддзяленні. Таваразварот з
важкімі месцамі павялічваецца, а адпаведна
гэтуму і асартымент тавараў пашыраецца і пав-
ялічваецца, завяліваючы ўсё новы і новы
кадры спажывецко-пайшчыкаў.

Глядзіць на гэты рост Глінінскае кааперацыі:
Восава-Забярэзінскае сельска-гаспадарчае т-ва
«Единение» і думае:

«Чаму гэта Глінін гэтак вязе? Наўжо-ж ино-
лешша за нас?

І нарашце дагадываецца:

«Гэта ўсё робіць сем аддзяленні! Тра-
ба сабе адчыніць аддзяленні!

Надумана—зроблена. Выпадак зъдзесніці
думку хутка здарыўся.

У сіненні мінулага 1926 году Глінінскае
т-ва, з мягкай набліжаныя тавараў да масы і
каапераўванія больш шырокага кола грама-
дзянства, перакідае аддзяленні № 3 з вёскі
Шабынкі ў суседнюю вёску Чарневічы (асиро-
дак сельсавету).

Даведалася аб гэтым т-ва «Единение» і за-
раз-же пра сваіх агентаў павіло агітацыю ся-
род шабынцаў:

— Чаго вам хадзіць за таварами за паўтары
вярсты, калі мы вам ўсё неабходнае даставім
на месца. Забірайце свае пай віні і спадары
на гарве!

Шабынцы, нездаволены пераводам аддзя-
лення № 3, на такую працягову згадкі і

такі ў Шабынках сваё аддзяленні, с.-г. т-ва
«Единение» зусім на лічылася з сваімі матар-
ильнымі-грашовыми магчымасцямі. Яно зусім
не ўлічыла, што дзеля гандлю, апрача памыш-
канія і шыльды, патребен яшчэ і тавар, які
можна дастаць толькі за грошы, а гэтых апош-
ніх няма і недахват.

Не, таварыши «единенцы»! Кідайце вы ле-
пей таргаваць ды брыцца за сваю ранейшую
працу за выраб дахоўкі, комінай і цементных
труб. Старыя даследаюць, як зборыліся,
малочнае тва. Во з гандлом бяз грошай вы
можаде дайсы, які дайшло Забашаўцам сель-
ска-гаспадарчае т-ва «Добра праца» да... лі-
відады.

Падарожны.

Што нас губіць.

(М. Пухавічы, Менскі акургі).

Ужо даўно нашы пайшчыкі змагаліся за тое,
каб у кіруніцце кааперацівы мець сталых
тутэйшых працаўшчыкоў, бе розных «прыезджых»
пакаліс, якія здрэсаваць іх з дрэннага боку. Так, амаль на
кожны працаўшчык, які прыбывае з «мандатам»
БКС, вылічжаючы адсюль, зьвініці павінен
без грошай, вярнуць якія піхто яшчэ за пры-
думаў спосабу.

Чым горшым становіцца матар'ильнае стано-
вішча, тым больш зъдзесніца розных «лека-
роў», ад чаго «хвароба» павялічваецца. За мі-
нуну 1926 г., напрыклад, зъяніліся ў нас
чаторы сірэвіты працаўнікі, якія прыбы-
ваюць з вёсок, падлічыўшы тысячі з пару прыбыту;

хочы піны крэху «кульгілі», ну—але прыбы-
тах ёсьць. У другім квартале зъяніліся за пай-
вую кампанію: каб вялоўных пайшчыкі на-
было! Але ў самы разгар пайвой кампаніі зъяні-
ліся «апошні спасіцель» в нашага небасхілу.
Куды? Даё? Кажу—поехаў лічыцца.

Усё-ж чаго, але за ім засталося нашы
300 руб. А-у, дзядыкі, што «сваталі» яго! Га-
ніце сюды нашы грошы! Мы ўжо не спадзя-
міся ды і на хочам яго батьцы!

Пайшчык.

Фабрыка лічбаў.

(Віцебск).

Такая фабрыка адчынілася ў Віцебску ў дру-
гой палове студзеня і мае славу мягкай распра-
роўкі матар'илаў усесаюзнага перапасці насе-
льніцтва 1926 г. у Віцебскай, Аршанская і Пор-
ладская акругах.

Штату ў 35 чалавек прыдзеца ў два гады
раскладаць агульную лічбу насељніцтва трох
акругаў у паасобных складнікі на ўзросту, па-
цыйніцтва і пісменнасці, занятках і інш.</

II зъезд саветаў Менскай акругі.

(Вячэрніе пасяджэнніе I красавіка).

ДАКЛАД ТАВ. РАБІНОВІЧА АБ ГАСПАДАРЧЫМ БУДАУНІЦТВЕ.

Прадуція прамысловасці акругі павялічылася.—Аднаўленне прамысловасці ідзе шпарка.—Праект электрастанцы на тарфінам апале.—Бесправоў павялічваецца.—Праект новага вадаправоду ў Менску.

Валавая прадукцыя гаспадаркі акругі.

У 1924-25 годзе валавая прадукцыя сельскай гаспадаркі і прамысловасці акругі каштавала 90.000.000 руб., а сёлета гэта лічба павялічылася на 30 проц., дасягнуўшы—120.000.000 руб. (у круглых лічбах). Прадуція прамысловасці ўпасобку павялічылася на 40 проц., а сельскай гаспадаркі—на 27 проц.

На прамысловых прадпрыемствах, якія знаходзяцца ў веданні АВК, мы маєм рост прадукцыі на 21 проц.

За апошні год уздельная вага прадукцыі прамыловасці акругі ў прадукцыі прамыловасці БССР зменшылася на 1 проц. (з 14.5 да 13.9 проц.). Зъезд павінен будзе дадыць паказ новаму АВК, каб апошні дадыць павялічэння асыгравання.

Аднаўленне прамыловасці.

Значны посьпехі мы маєм ў галіне аднаўлення прадпрыемстваў: у 1923-24 годзе аблістыванне іх абышлося ў 1.280.000 руб., а сёлета яно ўжо дасягнула 3.600.000 руб.

Прамыловасць у рабінах складаецца, галоўным чынам, млыноў. З 589 прадпрыемстваў—217 млыноў, вончасок ёсьць—63, лесапильных заводаў—52 і смалірні—34.

За апошні 5 год аднаўлене звыш 200 прадпрыемстваў. Дзякні тое, што нашы млыны поўнавасцю не нагрузканаы з прычыны адсутнасці сывороткі. У далейшым треба падмацаваць прадпрыемстваў—даць ім большую нагрузкі.

Прамыловасць у рабінах складаецца, галоўным чынам, млыноў. З 589 прадпрыемстваў—217 млыноў, вончасок ёсьць—63, лесапильных заводаў—52 і смалірні—34.

За апошні 5 год аднаўлене звыш 200 прадпрыемстваў. Дзякні тое, што нашы млыны поўнавасцю не нагрузканаы з прычыны адсутнасці сывороткі. У далейшым треба падмацаваць прадпрыемстваў—даць ім большую нагрузкі.

Новая электрастанцыя.

Павінна быць пабудавана на тарфінам апале. Асабліва ў нас адчуваецца недахват апале. Патрабы насялення ў апале здавальняюцца

толькі на 30 проц. Нашу прамыловасць неабходна перавесці на тарфінам апал. Даўня гэтага і патребна электрастанцыя на тарфінам апале. Гэта патрабаў, ішча таму, што сучасная электрастанцыя праз 2-3 гады не здавоўляе нашай патрабоў. Найбольш адпаведнымі месцамі для такой электрастанцыі з'яўляюцца раёні ст. Міхановічы калі Менску, дзе ёсьць вялікі запас торфу.

Праца

з кожным годам павялічваецца. Колькасць рабочых, занятых на прадпрыемствах акругі, у параўнанні з леташнім годам, павялічылася на 22 проц. (з 3.900 чал. да 4.800 чал.). Працу гулу складаецца на 14 проц. Вырасла зарплата.

Бесправоў.

На 1-га студзеня 1926 г. на Менскай біржы працы было 3.700 беспр., на 1 студзеня 1927 г.—6.800, і гэта яшчэ гэледзічы на то, што прамыловасць развязаецца і забирае бесправоў. «Галоўная прычына бесправоў—агранак перанаселенасць і прыграницнае пілажанье Менску. Бежанцы, якія зварачаюцца да міністру, часта заставаюцца ў Менску. Праз біржу ў нас наймаецца толькі 40 проц. усяго ліку работчыкаў. З гэтых траба рапушча змагацца. Треба прыступіць да арганізацыі на бесправоўных розных арцеляў: па распрацоўцы торфу, лесу і г. д.

Кватэрны крызіс.

На цэлі шарту прычыні кватэрных плошчаў ў гарадах складаецца. Гэта асаблівіцца ў Менску. Насельніцтва павялічылася на 25.000 чалавек. Зъезд павінен звязніцца з сур'еную увагу на гэтае пытанне.

Вадаправод.

На Менскай вадаправоднай станцыі не хапае вады, а што ёсьць—дранай якасці. Былі перспектывы пашырыць вадаправод, але аказаўся, што ўесь вадавосны слой выкарыстан. Такім чынам, перад намі яшчэ адна справа: павінен будаваць новы вадаправод.

Рамінне пасяджэнніе 2-га красавіка.

ДАКЛАД ТАВ. ФІЛАТАВА АБ АСНОВАХ 4-ГАДОВАГА ПЛЯНУ РАЗВІЦЬЦЯ СЕЛЬСКАЕ ГАСПАДАРКІ.

Звыш 10.000 двароў маюць шматпольны севазаворот. Будзе пераселена 10.000 чалавек. 80 проц. перасяленцаў атрымаюць па 200 руб. беззваротнай пазыкі.

Наша задача,—кожа тав. Філатав,—найбольшая разыўкі сельскай гаспадаркі і яе вытворчых сіл. Для дасягнення гэтага ў аснову паложаны прынцыпы: разыўціце элементаў сельскай гаспадаркі будаўніцтва: інтэнсіфікацыя сельскай гаспадаркі ды ішш.

У нас ёсьць і перашкоды: зямельная пераселенасць, нерадзільная арганізацыя земельнай плошчы, забалочанасць зямлі, слабое карапаванне сляні і г. д.

Земляўпрадкаваньне.

На пляну прадугледжана земляўпрадкаваньне 207.116 дзесяці, што разам з земляўпрадкаванью да гэтага часу плошчай дасыць 365.404 дзесяці. ці 56 проц. с.-гаспадарческіх плошчах акругі.

Пры ўнутрысіліні земляўпрадкаваньне мае быць утворана звыш 10.000 двароў, якія будуть арганізаваны ў невялікіх пасёлках з праўным шматпольным севазаворотам.

50 проц. гэтых гаспадараў атрымаюць зваротную пазыку ад 100 да 150 руб. на двар, а 25 проц. найбольш бедных гаспадараў—па 200 руб. на двар, з якіх палова (100 руб.) у якасці беззваротнай дапамогі.

Землянадзяленне яўрэяў.

Перспектыўны 4-хгадовы плян разыўціца сельскай гаспадаркі прадугледжвае надзяленне зямлёю 996 яўрэйскіх сем'яў, на плошчы прыблізна ў 7.470 дзесяці і гаспадарческіх упрадкаваньне іх.

Перасяленне.

Сельскае насяленне акругі штогодна прырастаете прыблізна на 2,84 проц. Гэта стварае пераселенасць у акруге і без таго пераселенай. Прамыловасць і інтэнсіфікацыя сельскай гаспадаркі могуць дадыць працу толькі наячай частцы рабочай сілы.

На перспектыўным пляне мае быць пераселена ў іншыя краіны 10.000 душ, ці 1.666 двароў.

Апроч льгот на пераезды, зваліненія ад с.-г. падатку ды інш. пераселенцам будуть да-

вацца пазыкі беззваротныя і зваротныя. 80 проц. перасяленцаў атрымаюць па двар па 200 руб. беззваротнай пазыкі і па 300 руб. са зваротам у працягу 10 год. 20 проц. перасяленцаў атрымаюць па 300 руб. зваротной пазыкі.

Агнітрыала будаўніцтва.

Згодна перспектыўнага пляну, да 1930 году мае быць пабудавана 540 (0,75 проц.) агнітрывалых двароў, 1620 (2,25 проц.) агнітрывалых строхаў, 1.029 (14 проц.) бетонных студней і г. д.

Жывёлагадоўля.

Гэтае мерапрыемства патрабуе фінансавання: па дзяржаўнаму бюджetu ў суме—16.371 руб. з мясцовых сродкаў ў суме—38.768 руб. і дойгутарміновага кредиту ў суме—1.856.571 руб. Усяго—1.911.710 руб.

Лясная гаспадарка.

Лясамі наша акруга надзвычай бедная. Мы можем здавацца 52 проц. патрабу на лесаматэр'ялах і толькі 28 проц. у апале. У звязку з гэтым вынічана лесадаўленне да 1930 году на плошчы ў 6.235 дзесяці. Да гэтага-ж часу мае быць закончана лесаўпрадкаваньне. Для аховы лісю ад пажараў будзе пабудавана 58 вышын, і лясніцтвы і лясная варта будуть забясьпечаны телефоннай сувяззю. Для паліціі ўмоў жыцця лясной варты мае быць пабудавана 203 новых дамоў і праведзен рэмонт 508 старых дамоў.

С. Азерскі.

Да VIII-га Ўсебеларускага Зъезду Саветаў.

Рэгістрацыя делегатаў на VIII Ўсебеларускі Зъезд Саветаў будзе праводзіцца ў залі пасяджэнняў ЦВК і СНК (Пляц Волі д. № 17, 2-і паверх, пакой 13).

Пачненца рэгістрацыя з 3-га красавіка і будзе рабіца штодзённа з 6-ці гадзін раніцы да 12-ці гадзін ночы.

Члены і кандыдаты ЦВК БССР, СССР і РСФСР, якія не зьяўлююцца делегатамі на VIII-ы Ўсебеларускі Зъезд Саветаў, мандаты з правам дарадчага голасу атрымавацца па сваіх членскіх билетах у тым-же месцы.

Секретар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту БССР ЧАРНУШЭВІЧ.

— Адчыненне VIII Ўсебеларускага Зъезду Саветаў адбудзеца ў аўторак 5-га красавіка а 6 гадзіні вечара ў Доме Культуры.

Секретар ЦВК БССР З. Чарнушэвіч.

— У аўторак, 5-га красавіка, а 5 гадзіні вечара ў клубе Карла Маркса адбудзеца пасяджэнне францы VIII Ўсебеларускага Зъезду Саветаў.

Уход па делегаціях і партыйных билетах.

Секретар ЦВК БССР З. Чарнушэвіч.

Вынікі рэжыму эканоміі і зыніжэнне цэн.

(II пленум ЦКК і РС(Б)Б).

Валікія спрэчкі выклікала пытанне аб складаныя падаўленіем апарату Белсельтрасту. Белсельтраст траўні агрэмінныя сродкі, гандліваў украінскай мукой, прадаючы яе прыватнаму гандлеру, а не кіраваннем савхозамі. Скарачэнне штату з 69 чал. на 19 чал. дасыць эканоміі на 30 т. руб. Але треба яшчэ правесці каранную разагранізацыю ў трэсце. Треба, каб савхозы быў больш самастойнымі; належыць трымады курс на тое, каб іны ў будучым сталі юрдычнымі установамі.

Дзякуючы ўмішацельству ЦКК і РС(Б)Б, цэлы штарф дробных арганізацый праводзіць рэжым эканоміі. На заводу «Древаапрацоўнік» гэта дасыць эканоміі 25.000 руб., на Менськім прымескім 17.000 руб.

Наша сельска-гаспадарчая калегіяцыя зрабіла многа важных памылак. І тут патрабуеца разыўка арганізацый апарату. Мы гэту працу праводзім. Калі ў акругах пакінць штату і 53 у Менску, то гэта мерапрыемства дасыць 130 тыс. руб. эканоміі.

Мы маєм добрыя вынікі ў справе барацьбы з запазычанасцю. Радзіў быў вынайдзі, калі адна установа выдавала калі 40.000 руб. авансаў. Праверка зараз паказала, што па 5 установах зусім няма запазычанасці, па 16—запазычанасць складае 55 тыс. руб. Ёсьць толькі адна арганізацыя, якая выдала аванс ў 23 тыс. руб., праўда, на рамонт, але і гэта не павінна мець месца, бо працу належыць апрачаваць пасыль.

Наглядаецца незаконнае павялічэнне заработкаў. Установы, напрыклад, маюць спедыльных супрацоўнікаў, якія абавязаны выступаць на судзе, а між тым гэтыя супрацоўнікі за сваю выступленіе атрымліваюць дадатковую плату. Ішчэ яи спыніліся выпадкі павялічэння заработкаў за штучных камандыровак.

Мы маєм прыклады яскравага скажэння рэжыму эканоміі. Напрыклад, у Барысаве ажна ўстанова, у сувязі з рэжымам эканоміі, не адпушчае рабочым лазні, а дае служчым прыблізу ў разымеры 23 т. руб.

Астрашыцка-Гарадзенскі рапіваконкам прадае «Рудметалторг» 2 рамы з лесапілкі за 40 руб. «Рудметалторг» прадае гэтыя рамы гандліру за 400 руб. Прыхватны гандліру ў сваю чаргу прадае гэтыя рамы Менскаму акруговому выканаўчаму камітэту за 2.400 руб.

ЛІТАРАТУРА-МАСТАЦТВА.

А. АЛЕКСАНДРОВІЧ

Народныя мэлёды.

ВЯСНА.

Ой, кацілася зара
дай з пад новага двара,
дай з пад новага двара—
з па-над лесу, з пад дуброў.

Бляскам золата іскрыца,
—то на зорка-зараніца,
то на зорка-зараніца,
а красунія маладзіца.

Косы сонца—ле коні...
Хай-жа толькі загамоніць,
і як толькі загамоніць—
на падёх званы зазвоніца.

У казках баеца яна,
знае наша старана,
яе знае старана—
словам радасным!—Вясна!

ОЙ, НАПЭУНА, ЗА ВІШНЕВЫМ.

За садочкам, за вішневым,
ой, напэуна, за вішневым,
у сарочцы балляровай—

там баханы мой чакае,
ой, напэуна ўжо чакае
і трывожна выглідае.

Як у верасені лісточки,
ой, напэуна, як лісточки
пахмурнелі яго вочкі.

Серда, мусіць, заізвала,
ой, напэуна, заізвала
з-за даліны гнеў пазвала.

Але зараз, праз хвіліну
ой, напэуна, праз хвіліну
стрене ён сваю дзячыну.

Я-ж на вінна, ўсё бывае,
ой, напэуна ўсё бывае
і нікто аб тым ня знае.

Хочаш так, але сумысьле
ой, напэуна, ўжо сумысьле
увсё на так, як твае мысы.

Але згіне гнеў, даруе,
ой, напэуна, мне даруе—
прыбіту і пацалую...

В. С-КІ.

Пісмо заходняга ўсходняму.

Мой брат!
Пішу табе,
3 турмы пішу.
3-за крат.
Вялізная турма
Зъмішчае тут яна
І вёскі й гарады
На другія гарады.
Гады...

Гады...
Як цёмна,
Цёмна у ваччу,
Як цесна,
Душна тут,
А жыць

Хачу...
Хачу...
Без ландгуоў і пут
Ідзе дзесяты год.
Гледжу, браток, на Ўсход
Эх, жыць бы так і мне...
А я живу—ува сны.
І дзіўный бываюць сны:
Здаецца міс—у вілкай замі
У дні прыгожас вясны,
Законы нейкія пісалі...

Праменьні падалі ў вакіт,
Вясёлая была сям'я...
На стол чырвонае сукно
Паслалі: ты і я...
Я ўспыхмерна рад,
І думаў:

Буду жыцы!
З табой, мой любы, брат
Шад сонцам,
Без мяжы.

Аж раптам дзікі сьвіст
(і зыні мой сон).
Ізоў гляджу з-за крат:
Кашуля ўсё ў крываі,
Стайці в пятнёю кат.

У цябе-ж спраўдны,
Восьмы сход.

Штандар з чырвонаага сукна.
А я гляджу, гляджу
На Ўсход

3 турэмнага вакна.

Піши, браток, мы родныя
І дзякую я загадаі
Мой адрас: kresy wschodnija
(На Беларусі—захадзе).

МІХАСЬ ЗАРЭЦІ.

Адрывак з раману
„СЦЕЖКІ-ДАРОЖКІ“(*).

Першы ўдар вялізнага грамодзінага матроса паслу-
жыў сыгналам. Выцам усе напружна чакалі гэтага
першага ўдара, быццам уздрадзіў ён усіх—узвісілі
рэвік пікіравані-дзікі крык, грузна матнулася ў па-
ветры скрабаччыца цела генэрала, людзі сударгава
памніклісі туды, да іго,—і перамішалася ўсё ў на-
блізі-туміні, нечалавечым.

Быў адзін момант, калі пад напорам задніх радоў
перадаваўся некалькі раз на то працьце стралінне
месца, і тады невідома было, дзе ляжыць крываю-
чыца скрабаччыца цела генэрала, людзі сударгава
памніклісі туды, да іго,—і перамішалася ўсё ў на-
блізі-туміні, нечалавечым.

Потым матросы, што вартавалі поезд, разагналі
народ, зараз-же нечым накрылі аблізівачаны труп і
праз момант панеслы нікулько на пасылках.

Здалося Лісьніцкаму, што ў гэты момант широка
праніціла недзе ў лаветры ўзмініца зваленага цыян-
чынія. Яго ахапіла дзікай жу-асць, ён затрояўся
узвес, быццам фізычна пачуў ледзіні подых съмеры.
Потым туманна ўспіміў ў памяць, што ўтвары-
лічылі ў яго ў самога сударгай съценічлівіць быў ку-
лакі і ён разам з усім быў памнікліўшы наперад, га-
тавыў ўспіці ў бісцільсце акрываючыя цела. І яшчэ
чорна мігнула страшна падаэрэнне, што ў дзікі ра-
дасна-крываючыи крык на тоўбу ўліўся быў апант-
алічным віскам і аго ўсімі голосам.

Іхучы ад крываючага месца, ён ня мог зірнуць у
твары сустэрчальні—іму здавалася, што яшчэ на
събірлісі тая гримаса, што яшчэ чакаюць нечага,
што жорстка стаіць ува ўсіх маўклівае запытаўши:

— Хто наступіш?

І не павернуў, што гэта праўда, калі наўмысль-
ніўся ў нейкага ласкавабародага селяніна, які вусім
на хатнім вышыні аб паду запісаныні ўроўні руки
на вінавата ўсіміхайца яшчэ белымі ах хвалівчы-
мі вускімі і аго ўсімі голосамі.

— Так яму і треба сволач... Ах ты, буржуйская
морда... Яшчэ аб-ісъненца...

Раіса чакала Лісьніцкага на тым самым месцы.
Яна была бледая, устрыжаная. Яна нечірпіліва кі-
нулася на супреччу Лісьніцкаму, запытала:

— Васіль Данілаві! Што там было? Што гэта

панеслы тут, аблізівачане брэзентам?

Іх адказаў дрыжачымі голасамі:

— Раман друкаваны поўнасцю ў часопісе «Полы-
мя», начынчаны ў 3-1 за 1927 год.

Святкаванье 100-годзьдзя съмерці Л. ван-
Бэтговэна.

Канцэрты Белмузэтэхнікуму.

Беларускі Дзяржкоўны Музычны Тэхнікум адзначыў
вялікую гадавіну двума канцэртамі,—30 сакавіка ка-
мерным канцэртам сіламі настручнікай тэхнікуму ў
блобе Н. Маркса і 31-га публічным паказальным
канцэртам слухачоў тэхнікуму ў памішчанні самога
тэхнікуму.

У канцэрце 30 сакавіка выкананы былі смычковы
квартэт e-moll (оп. 59 № 2) і сантэт Es dur
(оп. 20).

Треба прызнаць, што ўзведзенікі—канцэрту аднес-
лі да справы падзвічайна сумленія, адчулівалася
вельмі старанна падрыхтоўка, і абедзве камерныя
рэчы выкананы былі мастацка ў поўным сенсе гэтага
слова.

Квартэт e-moll напісаны Бэтговенам у 1806 г.,
у пару пойнае глухіні яго. Гэта ўжо спарадаўся
Бэтговенава музыка ў ўсім яе характеристы і бліск-
най глыбіней. І артысты (Бяльсъмернікі, С. Жыў,
І. В. Філоні) зделалі перадаць і гэтае характеристы
гэту глыбіню.

Лірыка 1-й часткі, якай перарываеша біліцам ви-
слікам съкінцем з сабе нейкі цікавік (сінкапірованы
эпізод), глубіні, выразнасці і мэлодычнай характеристы
2-й часткі, процістаўлены тэм субектнага (ак-
тывічнага) прадэсніка (шалізіна) і абектнага (гэтае
характеру (расейскай народнай «Слава») у 3-й
часткі, вясёльне, радасльне як быццам ад даслігнен-
най мэты (можа быць, волі?) ў 4-й,—усё гэта было
належна прадумана выкананцамі і перададзена іскра-
вінкам і ў яго партнёраў.

Примена гучэй магутны, сакавіты бас І. Цюраміна
(кл. праф. Цількітва) у армы Рокко з оп. Філемо
на беларускай мове ў перакладзе Ю. Драйзіна і ў
рманце Jn questi tempi... (на італьянскай мове).
Хадзелася толькі, каб малады слыўвак криху-
ажыўнікі сваёй блізумоўна добрае, але хадзелавае пя-
нінкі і ў яго партнёра.

Гладка прышоў смычковы квартэт A-dur op.

18 № 5 (слухачі R. і D. Тух, Шабад і Фрайман кля-

си кам. анс. Бяльсъмернікі), апраца апошніе

часткі, якія былі выкананы гошчі з прычынама

дзікіх пісцінікіх, у першага скрыпача парваліся

чыстыя, карэктныя, акадэмічныя.

Са значнымі темпірамі зімінкамі і пават з чыста

канцэрта віртуознасцю скінчылі сагрэд 32 варыянты

вучавы.

Абодвы маладымі піаністамі зімінкамі

будучыя характары.

У другім аддзяленні выкананы былі з акампані-
мантам аркестру рэйнільскі канцэрт C—moll (вуч.

Беленікі, кл. анс. Вах) і скрыпичны канцэрт D-dur

(R. Тух, кл. анс. Бяльсъмернікі).

Абодвы маладымі канцэртанты добра спраўліліся са

свойскімі цікімі задымі, чаму на мала дапамагаю

мастакі акампанімант аркестру пад кірауніцтвам

директора М. Кушара.

Канцэрт скончыўся ўвэршчорай Леонора № 2 з опа-

ры Філемо, якая была праведзена з добрым ансамб-

лем і належным уздымам краўціком аркестрава кля-

максімусам Максам Куперам.

7

V „МАЛАДНЯКУ“.

• Распрапаваны праграмы і статут для літгурткоў.

У апошні час Ц. Б. выдаў і выдае зборнікі мала-

дзеўшыні сіламі зімінкамі.

Выдаючыя часопісі альманахі акуровымі філіямі.

• Зібескія філіі выдаю вялікі альманах «Пата-

так», Бабруйскі—«Уздым», Магілёўскі—«Дняпро-

скілінікі».

• Маладнякоўцы прымаюць широкі ўздел у літст-

ронках акуровых газет, а таксама ў часопісах: «Ма-

ладняк», «Полымя», «Чырвонае сеібіт» і іншымі.

B.

більш ён хадзіў, чым больш прыслухоўваўся да
зімінкага говору грамады, тым глыбей працінаваў

новымі выніравымі пачуцьцемі, падобнымі на пічымі-
вілічнай імкненіі некуды ў дзялеч, на заскавы сум

на прасторах, па нечым широкабяльмежнымі. На памалу

зарахаўся агульным настроем, якім быў ахолені

усё гэты шэрыя на тоўбу, унутры ў яго начыніла

раслікі тая разговіна лёгкасць, вальготнасць, якія

харахтарызуе пісчалістю піставіні, якія вырастает

з пратасту супраць усіго таго, што гляду даслоў

што адбірае вольную волю. Калі ён слухаў, як на-
зітутых, тут-же ў вакале або на пероне наладжаны

ХРОНИКА.

ПРЫВІТАНЬНІ УРАДУ БССР.

На імя Цэнтральнага Выкануцага Камітету БССР паступілі прызвітальныя тэлеграммы: ад 2-га акруговага зесьду Савету Слуцкіх, 2-га Аршанска акурговага зесьду саветаў і 1-га (3) зесьду саветаў Уваравіцкага раёну, Гомельскай акругі. На імя ЦВК і СНК БССР ад 2-га зесьду саветаў Мазыршчыны, 2-га зесьду—Магілёвічыны, 2-га зесьду—Полаччыны, 2-га зесьду—Барбруйшчыны 1-га пленуму Полацкага гарадзевога савету і 1-га пленуму Аршанска гарадзевету.

ДЫЛЯЗЫТЫВЫ АБ БЕЛАРУСІ.

Беларускіе выдае першую партню дыллязитыву аў Беларусі для чароўных літароў. Дыллязитывы будуть адбіваць гісторию ревакольнага руху ў БССР і наша сацыялістычна будаўніцтва.

КАНФЭРЕНЦЫИ ВАСКОВЫХ ГАРМАНІСТЫХ.

На Менскай акрузе в вялікім поспехам праходзіць канфэрэнцыя васковых гарманістых.

Такія канфэрэнцыі ўжо адбыліся ў Пухавічах і Шацку. Зараз канфэрэнцыі гарманістых склікаюцца ў Лагойску і Астрашыцкім Гарадку.

ВЫПУСК ЛІКПУНКТАЎ.

Заканчываюць сваю працу лікпункты па звышчэньні яўпісменасці ў Менскай акрузе.

Усю лікпункты слёта навучылі пісьменасці 4000 чалавек. Большасць лікпунктаў працавала на беларускай мове.

ЛЯГЕР ДЛЯ ПІЯНЭРАЎ.

НК Аховы Здароўя адпушціў 5000 рублёў на аравізацию ў акоўцах Менску лягера для піянераў.

ДА 10-Й ГАДАВІНЫ 3 ДНЮ СЪМЕРЦІ М БАГДАНОВІЧА.

Літарацкае аб'яднанне „Узынша“ распачало падрыхтоўку да ўстановлення памічі відомага беларускага пісьменніка М. Багдановіча—у сувязі з 10-й гадавінай з днём яго съмерці. Да гэтага днёу выдаецца 2-гі кумар часопіса „Узынша“, у якім будзе надрукавана шмат новых матэрыялаў ад М. Багдановіча.

ЛІТАРАТУРА ДЛЯ ВЁСКІ.

Менскі акруговы аддзел палітасветы паслаў папулярную партню літаратуры для вёскі на суму 9000 рублёў. Між іншым, усім хатам-чытальням выписаны часопісы „Маладнік“ і „Полымя“.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛЬСКАЯ БІБЛІАТЭКА.

Польскі аддзел бібліятэкі імя Пушкіна вылучае ў семастойную цэнтральную польскую бібліятэку, якая працуе ў польскім кібуце імя Р. Люксембург.

Бібліятэка значна папоўнена новымі выданіямі.

100.000 РУБ. НА ПАБУДОВУ ШКОЛЫ.

Адпушчана 100.000 рублёў на пабудову новай сямігодкі ў Ляхавіцкім раёне. Работы на пабудове школы пачненыя праз некалькі тыдні.

У ІНБЕЛКУЛЬЦЕ.

Выдача прэмій.

Слоўкавая камісія ІБК вызначыла прэміі за лепшы збор слоўкавага матэр'ялу: Палескаму Міхасю (Віцебчына), Самідэвічу П. (Барысавічына), Капаневічу Л. (Аршанская) і Калайду А. (Слуцчына).
Шыравацца да беларускай культуры.

У Праксікі часопісе (Чаха-Славакія) «Slowansky Pregled», за сакавік зьмешчана рецензія рэдактара часопісу Ад. Чарнага на Віцебскіх краінскіх слоўніках, укладзеных тав. Касцялюкінам. Рэцензія адзначае ўнікальнасць гэтай наўкавай працы.

Зборы слыпеваў.

ІБК зараз друкую слыпевыя, запісакі М. Гарашкім у а. Багамкаўку, Горадзішчынскага раёну. Маліды гэтых слыпеваў запісакі Ігорам.

Вызвучэньне беларускіх гутарак.

Аддзел мовы і літаратуры апрапавадаў праграмму па зборыклю асабільных беларускіх гутарак. Кніга выйдзе разъмерам 4 друкаваных аркушы.

Зборы слыпеваў.

ІБК зараз друкую слыпевыя, запісакі М. Гарашкім у а. Багамкаўку, Горадзішчынскага раёну. Маліды гэтых слыпеваў запісакі Ігорам.

Вызвучэньне беларускіх гутарак.

Аддзел мовы і літаратуры апрапавадаў праграмму па зборыклю асабільных беларускіх гутарак. Кніга выйдзе разъмерам 4 друкаваных аркушы.

1-я ўсебеларусская грашовая лётарэя

Сельская гаспадарка.

Рост плошчы пасеву траў.

За апошнія гады ў межах БССР значна пашырылася плошча пасеву кармавых траў. Так, у 1923 г. было заселена 65 тысяч дзесяцін, у 1925 г.—129,7 тысяч дзесяцін, а ў 1926 г.—169,5 тысяч дзесяцін.

Зялёнае ўгнаенне.

Пасевы лубину, начынаючы з 1922 г., шпарка пашыраюцца і ў апошнія гады даюць пашыраючыя вілікія лічбы.

У 1922 г. было заселена лубінам 7 тысяч дзесяцін, у 1923 г.—10 тысяч дзесяцін, у 1926 г. 62.600 дзесяцін, а ў 1927 г. мае быць заселена да 80 тысяч дзесяцін. Асабільна пашыраны пасевы лубину ў Менскай, Барысавскай і Слуцкай акругах.

Пашырэнне засеву зімовай вікі.

Зароз на некаторых даследчых станцыях БССР праводзіцца вывучанне пасеву зімовай вікі. Вікі звычайна высыпаецца ўосень разам з жытам, а ў пачатку лета можна ўжо касіць гуту машанку (на зялёнае сена). Сёлета ўвесень мае быць засевна 1-2 вагоні гутай вікі.

Загатоўка насеніні і с.-г. машын.

Беларусаю да 15-га сакавіка загатовіў 22.160 плугаў, 1.105 арфаў, 1.423 малатарні, 86.153 тонны насеніні кашоўшыны, 8.457 кіл. сарнадзіл і інш.

Усяго загатоўлена насеніні і розных с.-г. приладаў 49,1 проц. заданіні—на агульную суму 1.023.273 руб.

У Беларускім Дзярж. музэі.

Гісторыка—археалагічны аддзел беларускага дзяржаўнага музею выставіў для агляду пачыніць чытальні на іх розных прадметамі, якія былі вынайдзены пры земляных работах летам і восеніню 1926 г. на Нямізе.

Большая частка экспанатаў адносіцца да прадметаў хатнага ўжытку—пажы, вілкі, ложкі, прымітывыя луцінкі, падсечнікі і г. д.; каваліны гвоўды, замкі, ключы, каманды, коні, абасы і конікі падкоўы, тапары, часткі аружжа, лапаты і г. д. Прадметы адносяцца да ХVII, XVIII ст. і пачатку XIX ст.

— З Расейскага гістарычнага музею ў Маскве паступіў ў дар тра спартынскія паясы Слуцкай работы.

— З цэнтральнага храніліща дзяржаўнага музея фонду ў Маскве гэтамі днімі паступіла значная калекцыя экспанатаў, якія ў піянерашчы час зацісніца і прыводзіцца ў пародах.

Атрымана 29 карпі. Сироў іх палотні выдатных мастакоў: В. І. Якобі—«Карынтыя Гів», І. Е. Рэпіна—«У марах», А. Левітан—«Галава старухі», І. П. Левітана—«Красавіца ў Італіі», К. А. Караваўна—«Хатка», Е. В. Болдака—«Туманная раніца», Рыкові—«Стары ўрэй з бакалам віна», М. Шагала—«Салада», Багданава—«Партрэт Н. К. Кусевінай», І. Л. Аскіназі—«Саламон», А. І. Машчарскага—«Ля берага», В. А. Катарбінскага—«Цыганы», А. С. Багамолова—«Нізізак», К. М. Пранішнікава—«Падмосковная вёска» і інш.

Все сумненія, калекцыя ў значайнай ступені папоўніцца мастерствам.

Акрамя карпі, атрыманыя яшчэ 31 гравюра, 52 № № фарфору і шкла, 14 предметаў срэбных вырабаў, балалу, кубка і г. д., 84 манеты, 6 аразбў XV—XVII ст. розных школ, 2 Слуцкія поясы і 1 усходні.

— 10-га красавіка атчыніцца ў музэі выстава чытальнікі заслужанымі па раснаўсюдзяніні лётарэйнімі блестаў.

Ніжні гэта будзе шмат для вагоў прыкладам, як на траба каапераваць вёску.

ПАСТАНОВЫ І ЗАГАДЫ УРАДУ БССР.

ПАСТАНОВА

Савету Народных Камісараў Беларуское ССР

аб назначэнні тав. Віста О. А. членам камітэту Народнага Камісараў Аховы Здароўя.

Савет Народных Камісараў БССР пастаноўляе назначыць тав. ВІСТА, О. А. членам камітэту Народнага Камісараў Аховы Здароўя.

Старшыня Савету Народных Камісараў БССР Яз. Адамовіч.

Кіраўнік Справы Савету Народных Камісараў БССР М. Мароз.

2 лютага 1927 г.

г. Менск.

ПАСТАНОВА

Савету Народных Камісараў БССР

аб зыніцы з тав. Мундау С. І. абарызну члена НКП при СНК БССР і аб назначэнні т. Ількінда Н. Д.

членам НКП при СНК БССР.

Савет Народных Камісараў БССР пастаноўляе:

1) Зыніцу з тав. Мундау С. І. абарызну члена НКП при СНК БССР.

2) Назначыць т. Элькінда Кастусу Давідовічу членам НКП при СНК БССР.

Старшыня Савету Народных Камісараў Беларуское ССР

аб зыніцы з тав. Мундау С. І. абарызну члена НКП при СНК БССР.

Старшыня Савету Народных Камісараў Беларуское ССР

аб зыніцы з тав. Мундау С. І. абарызну члена НКП при СНК БССР.

Старшыня Савету Народных Камісараў Беларуское ССР

аб зыніцы з тав. Мундау С. І. абарызну члена НКП при СНК БССР.

Старшыня Савету Народных Камісараў Беларуское ССР

аб зыніцы з тав. Мундау С. І. абарызну члена НКП при СНК БССР.

Старшыня Савету Народных Камісараў Беларуское ССР

аб зыніцы з тав. Мундау С. І. абарызну члена НКП при СНК БССР.

Старшыня Савету Народных Камісараў Беларуское ССР

аб зыніцы з тав. Мундау С. І. абарызну члена НКП при СНК БССР.

Старшыня Савету Народных Камісараў Беларуское ССР

аб зыніцы з тав. Мундау С. І. абарызну члена НКП при СНК БССР.

Старшыня Савету Народных Камісараў Беларуское ССР

аб зыніцы з тав. Мундау С. І. абарызну члена НКП при СНК БССР.

Старшыня Савету Народных Камісараў Беларуское ССР

аб зыніцы з тав. Мундау С. І. абарызну члена НКП при СНК БССР.

Старшыня Савету Народных Камісараў Беларуское ССР

аб зыніцы з тав. Мундау С. І. абарызну члена НКП при СНК Б